

# САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТУ САВЕЦАУ БССР.

7-и ГОД ВЫДАННЯ.

## Як мы сёлета будзем загатаўляць збожжа.

Хлебная кампанія, якъя зараз канатоўцаў паміж сабой, са штучным узвышэннем цен, з наплывам на месцы павалічных загатаўцаў, а таксама з прыватнымі асобамі, датычна апошніх былі зроблены абмежаваныні ў адгруцы імі збожжа.

Практыка мінулага году зьяўляецца вельмі капштоўнай і будзе скрыстана ў надыходзячу кампанію.

Практыка мінулага году зьяўляецца вельмі капштоўнай і будзе скрыстана ў надыходзячу кампанію.

Летасць плянаваныя загатаўкаі на 1 мая складалі ўсяго 290,3 млн. пуд., г. зн. амаль у два разы менш, чымся сёлета. Гэтыя лічбы паказваюць, што дзяржаве сёлета ўдалося сканцэнтраваць у сваіх руках вялікую колькасць збожжа, што савецкая дзяржава ўсё больш і больш апаноўвае стыхій збожжавага рынку.

Аднак, побач з гэтым нельга відменіць, што апошнія кампаніі адбывалася на ўсім спагадных варунах. Цены на збожжа, пачынаючы з восені, былі высокія, прычым рост іх набываў пагражаемы характар. У вогулі цены ўзвышаліся да лютага м-ца, і толькі ў сакавіку пачаўся перагіб у бок іх знижкі.

Сядзі прычын, якія выклікаюць высокі ўзровень цен на збожжа ў сучасную кампанію, выдатнае месца займае недахват прымесловых таваруў і высокія цены на іх у розынічных гандлю.

Аднак, побач з гэтым, відлікі ўсіму на рынку збожжа мелі і недахота ў арганізаціі нашых дзяржавных і кашэрарычных загатаўкаў, шматлікасць загатаўцаў і іх канкурэнцыя паміж сабой, якай ў сакавікі месцы набыла сачыя неформальныя формы. Загатаўцы пераўбілі хлеб адзін у другога, узвышаючы цэну і гэтам самім распальваючы апошнія сяляне да таго, што часта прывезене збожжа сяляне адвозілі падзяляючыся на большу вялікую ўчастку ў наступных прывозах.

Асабліва перашкаджай справе масавы наплыў так званых павалічных дзяржавных загатаўцаў і прыватных, якія павалічвалі ажэ ётаж, стваралі папіку на збожжавым рынку і ўзвышалі цены на хлеб.

Дзеля гэтага нельга ни прызнаць, што звыжэньне цен уявяло тлумачыца на толькі тым, што ў сялян аставалася многа збожжа, і яны стада пад вясену асабліва вывозіць. Калі-б на загатаўчым рынку было тое ж базледзіве, якое было ўвоеене і ў першай палове кампаніі, дык вялікія звыжэньне цен на было-нагатулькі прыкметным, а калі яшча на выявіліся віды на ўраджай, у сакавіку, дык яго і вясені малю не быць. Такім парадкам, звесеніе звыжэньне цен треба аднесці да разгульного ўзмыту дзяржавы.

Рэгулюючыя органы, папершае, вялікую барадку в канкурэнцыйнай

## На франка-савецкай канфэрэнцыі.

ПАРИЖ, 7-VI. Агенцтва Гаваса паведамляе, што здымося пленарнае пасяджэнне франка-савецкай канфэрэнцыі, якія прысутнічалі дэ-Моне і Гакоускі.

Занадомшысь з усюю працу камісій, якія адміроўвалі спэцыяльныя пытанні, канфэрэнцыя пераканалася, што нішто не перашкодзіць перамо-

## Англа-турецкая згода ў Масуле.

### ТУРЦЫЯ ЗГДЗІЛАСЯ НА МАЛЕНЬКАЕ.

ЛЁНДАН, 7-VI. Падпісаны між Турцыяй і Іракам (падначаленая Англіі дзяржава ў Азіі—рэвішай Месапатамія) угаров на Масуле гарантую нецарушасць межаў, а таксама прадаўчыць сталае ўставаўленне гранич у працягу 3-х месіц. Турцыя будзе атрымліваць 10 проц. прыбылкай Іраку ад масульскіх ўфтыхі і 10 проц. нафгава прадукцыі Іраку ў працягу 25-ці гадоў.

### МАДІСНАЯ ПЛАТА:

На 1 кесц	— — 70 к.
—	— — 2 р.
—	— — 4 р.
На 1 кесц	— — 1 к.
Всемна адресу	— 10 кас.

Надпісі прынесены ў Конгрэсці Друку, за ўсіх аддзяленняў Бел. Дэпарт. Фідавітва і ўсіх памітко-тэлеграфных кантэрас.

Абвесты прынесены кантэрас газеты: Нене, Савецкая, 63. Тел. № 478.

АДРС РЕДАЦЦЫ—Менск, Савецкая, 63. Тел. № 478. Тэл. редактара—769.

### ПЛАТА ЗА АБВЕСТИ:

За 1 лісток	— — 50 к.
—	— — 1 руб.
За 1 лісток	— — 50 к.
Спесы	— — 50 крон дарожн.
Спесы	— — 15 кас. за касы
Спесы	— — 5 кас.

Публікацыі БАГСУ—5 руб.

### ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІІ:

за 1 лісток	— — 50 кас.
—	— — 25 кас.
Бесправ. і чарвонадраўнікі за	— — 15 кас. за касы
—	— — 5 кас.
Публікацыі БАГСУ—5 руб.	

ШТОДЗІННАЯ ГАЗЕТА

№ 129 (1724) Серада, 9-га чэрвеня 1926 г.

## Барацьба ангельскіх гарнякоў за цягніцца надоуга

Спробы некаторых прафбюрократу пайсьці на кампраміс з прамысловіцамі асуджаны бастуючымі.

### Гарнякі рыхтующа да доўгае барацьбы.

Ніжніх уступак прымеслоўдам зробена ня будзе.

ЛЁНДАН, 7-VI. У аўгусте Тэрыторыя правадырмцы некалькі разуў працавалі адчыніць капальні при ўмовах павалічэння працоўнага дні да 7 з пад. Гадзін, але вуглякоў аднадушна адхілілі гэтае працаванье.

Кук звязаў, што саюз вуглякоў рыхтуеца да доўгае барацьбы, бо пакуль працадырмцы і ўрад ня зменіць

свайгі павінны, дык ня можа быць і надзея на вгоду.

Наконт пастановы выканому міжнароднае федэрациі, якая пасядзіла апошні дні ў Брюсселе, Кук звязаў, што «пішто так не аб'яднала міжнароднага руху дзламогі гарняком, як самаагубная палітика працадырмцаў».

Як вядома, Варлі выказаўся на за кампрамісную згоду з уласнікамі капальні на аснове звіжэння заработка, а Ходжэ працаваў вугляком згадацца на павалічэнне працоўнага дні.

Службовыя асобы федэрациі горнарабочых лічыць, што пасылька рабочыя

Бэльгійская, німецкая і француская праца да 5 дні ў тыдзень, калі на спыніца пасылка вуглю ў Англію.

### Матар'яльнае падтрыманьне ўнутры краю расце.

ЛЁНДАН, 7-VI. Сёння выканком федэрациі горнарабочых атрымаў 10

бн памятаць, што партовыя рабочыя Свансі самі баставалі з тыдні. Саюз кроўельщикаў, які меў значную суму на дзапамогу бесправаўным сабрам свайго саюзу, пасылае гэтыя грошы гарняком, бо, тлумачаць яны, «жонкі і дзеці гарнякоў церцяць большую бяду і патрабуюць працадырмцаў».

Партовыя рабочыя Свансі адлічалі 200 фунтаў старлінгаў ад заработка

дзяцей горнарабочых. Пры гэтым тра

ЛЁНДАН, 7-VI. Клайнс (адзін з

памятаць, што партовыя рабочыя

федэрациі горнарабочых атрымаў 10

бн памятаць, што партовыя рабочыя

Свансі самі баставалі з тыдні. Саюз

кроўельщикаў, які меў значную суму

на дзапамогу бесправаўным сабрам

свайго саюзу, пасылае гэтыя грошы

гарняком, бо, тлумачаць яны, «жонкі

і дзеці гарнякоў церцяць большую бяду і патрабуюць працадырмцаў».

Героі «Чорнае серці» апраўдлюцца.

Далей Клайнс звязаў, што «ганебныя

партовыя, якія некаторыя працадырмцы

на спыніць абменьвацца, шкодзіць

інтэрэсам горнарабочых», «Ня могуць

даць гарнякамі зацверджаны, нікта

дзяцей грамадкае думкі. Гэта, ведоў

граўнікі, якія не відзялілі гарнякоў

стада, якія пасылаюць гэтыя грошы

горнарабочым, выступаюць на зыяні

з памятаць, што пасылька рабочыя

з памятаць, што пасылька рабочыя

федэрациі горнарабочых атрымаў

10 фунтаў старлінгаў, якія

з памятаць, што пасылька рабочыя

з памятаць, што пасылька рабочыя

федэрациі горнарабочых атрымаў

10 фунтаў старлінгаў, якія

з памятаць, што пасылька рабочыя

з памятаць, што пасылька рабочыя

федэрациі горнарабочых атрымаў

10 фунтаў старлінгаў, якія

з памятаць, што пасылька рабочыя

з памятаць, што пасылька рабочыя

федэрациі горнарабочых атрымаў

10 фунтаў старлінгаў, якія

з памятаць, што пасылька рабочыя

з памятаць, што пасылька рабочыя

федэрациі горнарабочых атрымаў

10 фунтаў старлінгаў, якія

з памятаць, што пас



## У апошні час.

Лёкаут грузчикаў Мідльсборо.

ЛЕНДАН, 8-УІ. Адміністрацыя доказаў у Мідльсборо абвясціла сёньня лёкаут докерам, якія адмовіліся нагружанія судны, прычаленія буксірамі, каманда якіх складалася ў штрайкбрэхераў.

Польскія рабочыя загаварылі.

ВАРШАВА, 7-УІ. У Пазнані на фабрыцы Тебельскага забаставала 1600 рабочых. Прыйшына забастоўкі—зваленне часткі рабочых.

На Жырардаўскай фабрыцы забаставала 4000 чал., якія патрабуюць даваль ім аплату за час водпуску. Каб зрабіць нажым на адміністрацыю бастуючыя занялі кантору і прыватную кватэру дыректора фабрыкі. Адміністрацыя егадзілася задаволіць патрабаваны рабочых.

Выкрыта супродуктарадавая змова ў Кантоне.

КАНТОН, 5-УІ. Старшыня вайсковага савету Чан-Кай-Мін зволніў з пасады і арыштаваў быўшага начальніка кантонскага паліцыі, дывізіённага камандзіра Ву-Эй-Чы, апошні піздрыхтоўваў змову пры ўрадзе, у якой бралі ўдзел правы.

Гарадзкі галава Кантону атрымаў месячную пабыту.

## Да надыходзячага тыражу 2-й сялянскай пазыкі.

Да пачку 3-га тыражу 2-й сялянскай пазыкі засталася на многа часу, усюго 5 дён і іх треба скарыстаць для агітациі.

У звязку з выпускам дзвеўх сэрый, а ўласна—8 і 9-й, треба разгарнуць самую широкую кампанію і ўжыць усё меры для паспяхоўкай реалізацыі гэтых сэрый. Асаблівую ўвагу треба аддаць працы сярод сялянства.

Пашыранне на вёсы дзяржаўнага крэдыта, які дае сяляніну магчымасць баз усіх рэзыні і на выгадных умовах звяшчанца свае зберажэнны ў аблігацыі дзяржаўных пазык, павінна зрабіцца першачарговай задачай.

У той час, як гарадзкое насельніцтва ўжо досьць добра азімілася з дзярж. пазыкі і робіць сім буйных аперациі, пра вёску гэтага скаваць нічы.

Вёска яшчэ да апошняга часу хавае свае зберажэнны ў скрынку або купляе дасясткі, выпускаючы з віду, што як адно, так і другое дае страту, бо скрынка прыбыту не дае, гроши ляжаць баз жадніе карысці, а дасясткі падае, ды і гэтак спосаб ашчада небяспечны ў сэнсе захаванасці. Прыйшына гэтага няпрыемнага звязвіча— малое знаёмства сялян з выгадамі дзярж. пазык, парадкам наўбыцца і скарыстаюць аблігацыі.

Урад робіць усе заходы, каб прыблізіць аблігацыі да сялянства і даць им магчымыя палёгкі.

Так, па гарадох продаж аблігацый 2-й сялянскай пазыкі да 23-га чэрвеня будзе праводзіцца па біржавому курсу пакуплю, а на маскох, у вёсках, аблігацыі гэтай пазыкі будуть прадаваны распачаць і зрабіць усё матчымае, каб насельніцтва зацікаўлілася 2-й сялянскай пазыкай, бо гэтая забяспечыць яе посьлек.

Усе працаўнікі вёскі, усе грамадзкія і партыйныя арганізацыі павінны з належнай увагай адвесціца да гэтай важнай справы разыніцца дзяржаўнага крэдыта на 8—10 капеек.

Мага—удагаць сялянскую масу ў куплю 2-й сялянскай пазыкі, якая, як ужо вышэй назначана, звялілаецца і кредиту на вёсцы.

## У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Выстаўка па жывёлагадоўлі.

(Чэрвеньскі р., Меншчына).

З боку жывёлагадоўлі наш раін, на гледзячы на досьць спрыяльных умовы, стаіць надта пізка. Больш-менш гатунковая каровы, якія амаль на юба-чышце на пашай вёсцы. Рэдка дзе можна заўважыць гатунковую, а значыць і больш прыблізіць гатунковую, а значыць і больш мясцовыя, і гэта толькі ў асобных гаспадарках-хутарох. У большасці самая гушчы сялянства з гэтых вёсці, аб палепшэнні якасці сваёй жывёлы, аб адчыненіні калектуўных злучных пунктаў пікто не падае.

З гэтай мэтай 27 гэтага чэрвеня ў сав. гасп. «Натальеўск» (у 1 варэце ад гораду) адчыненца выстаўка спрэчыльна па жывёлагадоўлі. Выстаўка мае мэтай выявіць свой мясцовы матар'ял, каб прац падешненне, яго гатунку, мец сваёй лепшай якасці жывёлы, бо замежная гатунковая жывёла

будзе падобнае падаць. Абязякожнага съядомага грамадзяніка павесці шырокую агітацыю сярод сялянства, каб кожны селянін, кожная сялянка прыняла той ці іншы ўдзел у наладжванні або наведзаныні сваёй жывой школы—выстаўкі.

Г. Ніхай.

## Рост вісковай кааперацыі.

(Старасельскі сельсавет, Віцебшчына).

Нядзяўна аddyўся сход пайшчыкі напішыцаў кааперацыі, на якім бы заслушах дахад аб працы прайдзення за 6 месцын.

За апошні час значна павялічыўся пайшчыкі і дасыгнуў ціпер да 266. Рост, галоўным чынам, за кошт беднікоў. Кааперацыяна ўсяла шефства над старасельскімі пішчарамі, для чаго выдацца на іх культурныя справы 6 руб.

Каапераціў мае два аддзяленіні ў розных кантох сельсавету і, такім чынам, добра аблігує насељніцтва сельсаветам.

У сучасны момант каапераціў мае 1.200 руб. 25 кап. прыбыту. Сярэдняя хуткасць звароту тавараў у крамах 12,2 проц., што вельмі добра. Каапераціў удзялну 20 бяднейшых сялян у пайшчыкі, зачішчыўшы ім па 2 рублі ў дзяй.

Такім чынам, мы бачым, што праца кааперацыі за апошнія месяцы значна пасунулася ўперад як у сэнсе павялічэння тавараўвароту, так і ўнізленнем належніцтва на тавары, а таксама большага злону каапераціў насељніцтва сельсавету.

А. Прамен.

## Абгіверылі новы падатак.

(Любанскі раін, Слуцчына).

30 мая адбыўся чарговы пленум Любанскага РВК, дзе стаяла толькі адно пытанье аб новым с.-г. падатку на 1926-27 г. і аб зацьверджанні ставак па асобных сельсаветах у раіне. Па Любанскаму раіну ўстаноўлена стаўка да даходу з дасягніні пакаты 29 р., заўдойной сенажаці—22 р., новаліўной—15 р., ад кана—17 р., каровы—16 р. і сывіні—7 р. і вось гэтага стаўкі траба было разымеркаваць паміж сельсаветахі і гэдзіні з гэтага былі разымеркаваны стаўкі. У шмат якіх сельсаветах былі выдзелены набольш бяднейшыя вёскі, якія аблігаваліся па пішчары сярод сялянства сельсавету.

Райбіная падатковая камісія падрыхтавала гэту працу і перадала ў прызыдум райвыканкаму, які ўжо са сваімі зменамі падае на зацьверджанне. Гэта пытанье на пленуме РВК вырашана канчаткова і прайшло вельмі жывава пры вялікім удзеле старшыні ў сэкратароў сельсаветаў.

М. к.

## Добрым зимеру трэбі дипамігы.

(В. Грыневічы, Плещаніцкі р., Барысаўшчына).

Сяляне в. Грыневічы дзякуюць карапатэрміновым с.-г. курасам, якія прыразумелі ўсю шкадлівасць для іх існавання трохполкі.

Каб хутэй перайсці на шматпольле значнай часткі беднякоў паразыла перайсці на пасёлак, дзе і звяскі шматпольле, але супроты гэтага падаўціца ўсіх, каб траба было разымеркаваць паміж сельсаветахі. У шмат якіх сельсаветахі былі выдзелены набольш бяднейшыя вёскі, якія аблігаваліся па пішчары сярод сялянства сельсавету.

А. Д.

## Кропінаўчая працы ў Слуцчыне.

Слуцкое акругавое Краязнаўчае Таварыства распачацло свою працу лястасцю ў лістападзе.

Зарэз у Таварыстве заходзіцца калі 100 сібру, на лічыні рабітнай, дзе таксама ёсьць раіны Таварыства.

Пры Таварыстве налічваецца 4 сэкцыі: этнографічна, культурна-гісторычна, прыродазнаўчая і музейная, але ж патрэбна адмінісці, што сэкцыі гэтага толькі распачалі свою працу, гэта знатыць—выбраўшую сэкцыі і імемі плян сваёй дзеянісці з підзелам кожнаму сібру сакіцы. На гэтым пакуль што праца і суніцца.

Праўдз, большасць сібру Таварыства складае настайвіцца і вучні Слуцкага Агульна-Асьветнага кураса, якія вясной пераружылі працу з прычыны канца вучнінага году.

Надта мала ўцягнула ў Таварыства (акрамя настайвіцца) партыйных, савецкіх і грамадзкіх працаўнікаў.

Сабры таварыства дрэзня ізвядваюць як агульныя склады Таварыства, гэта і пасялкі больші сажні. Праўдзенне, з мятаю большіх зацікаўленынсаўці сабру і большага ўзягненіні ўсю працу Таварыства, стаўкі цэлі шэраг дахадаў як і гісторычнага Слуцку і Слуцчыны наогул, гэтак і аб яго этнографічным і эканамічным становішчы. Дахады былі кантоўнай і юравіцкай.

Траба яшчэ дзякаваць праўдзенне, што пры такіх умовах хата трох эксплантаў захавалася і яны на будзеніце расцінгуты.

Некалькі разоў складацца канштрыксы на неабходныя прылады дзеля музею і прыродазнаўчай сэкцыі, грошы на якія адбываюцца Актыўкам і іншою гэтага дапамогі Таварыства.

Б. Б.

Як не павінен працаўці сельсавет.

(Капыльскі раіён, Аршанскай акр.).

РВК выгвалі камісію ў складзе 4 асоб для ўсебаковага аблігавання аднаго в сельсаветаў (Маслакоўская).

Аблігаванне праводзілася на толькі лініі савецкай, але алічасцю і па партыі.

Траба адзначыць, што матар'ял аблігавання вялікімі пішчарамі для насельніцтва ў сэнсе наладжання на падзеі прадаўшася ўсім.

Што мы бачым у матар'яле?

Сельсавет, галоўным чынам, выконвае распаражыўны пішчары РВК і вясівідчава паперкі сялянам. Німа самастойнасці ў працы.

Сельсавет не адчувае сабе гаспадаром на сваёй тэрыторыі і на чуецца яго кіраўніцтва мясцовымі арганізацыямі, а гэтакім чынамі не адчуваюць патрэбы ў сувязі з сельсаветам.

Правда, на пасяджэнні правыдзілуму с. с. стаўміся склады некаторых арганізацій і даваліся ўказыны, але вылікі в пратаколу гэтага пасяджэння не пасыпалася самай арганізацыі. Не правяралася таксама выкананне гэтых пасяджэній. Сельсавет не ведае эканамічнага становішча свайго раёну. Сельсавет не зўяршыў пішчары пішчарчага харектару. (Земліўпрадкаўшчына, артнізация архітэктурнага пішчару).

Камісія при сельсавете не працаўці, а сялянскі амбіт нават не падлічан.

Гэта галоўны недахват, якія маюць многія сельсаветы і якія павінны быць вынішчаны на дальнішы час.

Д. Шораб.

Няўжо гэта рэжым эканоміі.

(Шацкі раіён, Меншчына).

Рэжым эканоміі раб вельмі добра, але калі рабіць яе, дык усюды ў ўсім відзе выключыць, а ў нашым раёне, дык гэтаму выключыць.

На гэтых дзеяў я атрымаў паперку ў Шацкага калегіўцаў, якія кіраўніцтва аблігаваннямі пішчары.

«Прапанаваць з 15 мая г. г. звольніц з пасяджэніяў старожаў даручнай Вам школы.

Асновы: Пастаўнаў прэзыдыму шырокаму раёну ад 7-га мая г.г.»

Паперка напісаны 13.V.—26 г. № 3719.

Бесід з падлічкай тавараў на 1 п. 72 к. у месцы, дзе ўсіх 2-х камплектавыя школы з пішчаром асобнымі ўласнымі памішканіямі—ніхто не згадаўся аблігаваць іх, каб не разымеркаваць ўсіх, якія пішчары.

А трэба сказаць, што за гэтага 7 р. 72 к. у месцы, дзе

# Майскі пералом на збожжавым рынку БССР.

Рух цен на збожжа ў маі па БССР дае падыходы малюнах вельмі прыметнага выніжэння іх уроюю.

Ніжэшчаданная табліца ілюструе змену цен на збожжа за маі м.-п.

У капейках	Змена ў проц. за		
		расав	май
Жытка . .	172,3	151,0	-1,5 -12,4
Авес . .	186,5	174,0	-5,1 -14,9
Ячмень . .	175,0	154,3	+3,9 -17,6

Угледаючыся ў рух цен на збожжа ў маі м.-цы, мы бачым, што іх выніжэнне тлумачыцца выключна агульнай тэндэнцыяй на выніжэнне, якая вызначылася ў другій падзеце месяца. За часе в 15-га маі па 1-е чэрвень цены на жытка выніжэліся на 13,2 проц., на авеса — на 7,9 проц. і ячмень — на 11,8 проц.

Ці маем мы права, грунтуючыся на гэтых паказальніках, казаць аб перамонных харахтары руху збожжавых цен па БССР?

Зьевернемся да лічбаў.

У маі 1924—25 г. таксама наглядалася выніжэнне ўроюю цен на збожжа, складаючы для жытка 11,4 проц., для авеса — 14,9 проц. і для ячменя — 17,6 проц.

Аднак, на глядзячы на гэтага, абсалютны ўровень збожжавых цен па БССР складаецца больші спагады, чымся летася. Так, цена на жытка (гэтае асноўай спажыўной культуры БССР) на 1-VI—26 г. ніжэй цаны на 1-VI—25 г. на 11,6 проц., цена на ячмень за год не змянілася, і толькі цена на авес павялічылася на 1,4 проц. Гэта тлумачыцца недахватам корму ў БССР у сёлетнім годзе, які ўзвысіў патрабаванні на гэтую культуру при абмежаванні ў прапанаванні.

Цікавым таксама зьяўліеніем змін збожжавых цен па 1-е чэрвень. Тут мы наглядаем, што самая высокая цена на жытка трывалася ў Палацкай акруге (175 кап.), а самая нізкая — у Слуцкай (105 кап.). Авес найбольш каштую ў Мазыры (240 кап.), а найменш — у Магілёве (165 кап.). Ячмень дарэжэй каштую, ішо такі, у Мазыры (240 кап.) і толькі ў Слуцку (158 к.). Гэтая прыметна розніца цен на збожжа на абшары БССР гаворыць аб тым, што хваль выніжэння цен не ахапіла яшчэ ўсіх райёнаў распушліў і што ў самым хуткім часе траба чакаць выраўненія цен на збожжа, перш за ўсё за кошт іх выніжэння ў тых акругах, дзе яны надта вадзялі наперад.

Гэта можна пасцвердзіць і віжэйштупнымі лічбамі. Камі ўзялі віднышыны хлебных цен за 1925—26 г. і парынкі іх з цэнамі на 1-е чэрвень, дык мы звужавым, што ў адных акругах продант выніжэнне вадзялі

(Слуцкая акруга па жыту — 34,4 пр.), а ў іншых, наадварот, парабаўна чистага выніжэння іх уроюю.

Ва ўсякі раз мы маем поўную падставу сцьвярджаць, што наадворот у руху цен на збожжа, якія зьяўляюцца галоўным паказальнікам становішча збожжавага рынку.

Чым можна вытлумачыць гэты прыметны факт? Бавумоўна, гэта зьяўлічча выклікане варункамі агульнасаюнага хлебнага рынку і мае сувязь з працамі, якія абдываюцца ва ўсім Саюзе. Спагадыны віды на ўраджай, гібкая палітыка дзяржавы на рынку збожжа, упрымлівай валікіх таварных запасаў збожжа, якія внаходзяцца ў сялянскай гаспадарцы і яшчэ не реалізаваны ў сучасовую кампанію — усё гэта паспрыяла выніжэнню цен на збожжа. Народна гаспадарчага значэння гэтага нельга пераацініць — яно само па сабе відавочна. Зыніжэнне хлебных цен стварае спагады ўмовы для выважу, узвышае яго выгаднасць, паліпшае становішча нашага балансу ў замежных рынках, вельмі спагадва адбываецца на росьце пакупное моць нашага рубля, узвышае реальныя заробакі — у вогуде кожучы, выважае перспективы для выніжэння тых гаспадарчых перашкодаў, в якіх мы стыхаўліся ўвесьні сёлетнага году.

Трэба ўсвядоміць ўсё значэнне выніжэння хлебных цен і ўжыць актыўныя меры для дайшага прыспешавання гэтага народна-гаспадарчага працесу. У варунках БССР маецца шырокое поле для адпаведных рагулюючых мерапрымечтваў у гэтай галіне. Ни глядзячы на выніжэнне хлебных цен у маі м.-цы, яны ўсё-ж значаць перспективы для выніжэння тых гаспадарчых перашкодаў, в якіх мы стыхаўліся ўвесьні сёлетнага году.

Лёчук — выніжэнне хлебных цен — зараз зъяўліца ізбутам вілізвісія аканамічнае вартасці, і для яго ўжыць падчаркніваючы ўзору з пасобных райёнах, што ішоўтакі на можа быць абгрунтавана тымі іншымі аканамічнымі меркаваннямі. Траба абавязково імкніцца стварыць адзінкі зборжавыя рынкі і наладзіць аканамічную залежнасць паміж ценамі на збожжа як унутры БССР, так і ў адносінах да іншых райёнаў. Адым в найбольш сур'ёзных мерапрымечтваў ўзбудзіць тиркам газеты (з 8 900 у верасаві 1925 г. да 6 000 зараз).

У той жа час „Акцібр“ мае гэткіх хіба:

1. Слаба асьвятліваша ў газэце пытанні гаспадарчага і савецкага будаўніцтва ў БССР.

2. Упрашчэнне артыкулаў, што не здавальняюць пытанні развязанага чытача.

3. Слаба вядоміца ўзываніе работы з рабкорамі.

4. Мала аддаеща ўзяві пытанні яўрэйскага земляўпрарадавання і жыццю яўрэйскіх паселішчаў.

5. Стракатасць арфаграфіі і мала ўзага да палепшаных мовы газеты.

Для пастаўоўкі газеты на вадзеную вышыню дарацца:

1. Аддаёшь друку расправаваць мера-прымечтвы для палешчанія матар яльнага становішча „Акцібра“ з тым, каб з ваступнім гаспадарчага году газета мела стыль бюджету.

2. Павялічыць тиркам газеты (з 8 900 у верасаві 1925 г. да 6 000 зараз).

У той жа час „Акцібр“ мае гэткіх хіба:

1. Слаба асьвятліваша ў газэце пытанні гаспадарчага і савецкага будаўніцтва ў БССР.

2. Упрашчэнне артыкулаў, што не здавальняюць пытанні развязанага чытача.

3. Слаба вядоміца ўзываніе работы з рабкорамі.

4. Мала аддаеща ўзяві пытанні яўрэйскага земляўпрарадавання і жыццю яўрэйскіх паселішчаў.

5. Стракатасць арфаграфіі і мала ўзага да палепшаных мовы газеты.

Для пастаўоўкі газеты на вадзеную вышыню дарацца:

1. Аддаёшь друку расправаваць мера-прымечтвы для палешчанія матар яльнага становішча „Акцібра“ з тым, каб з ваступнім гаспадарчага году газета мела стыль бюджету.

2. Павялічыць тиркам газеты (з 8 900 у верасаві 1925 г. да 6 000 зараз).

У той жа час „Акцібр“ мае гэткіх хіба:

1. Слаба асьвятліваша ў газэце пытанні гаспадарчага і савецкага будаўніцтва ў БССР.

2. Упрашчэнне артыкулаў, што не здавальняюць пытанні развязанага чытача.

3. Слаба вядоміца ўзываніе работы з рабкорамі.

4. Мала аддаеща ўзяві пытанні яўрэйскага земляўпрарадавання і жыццю яўрэйскіх паселішчаў.

5. Стракатасць арфаграфіі і мала ўзага да палепшаных мовы газеты.

Для пастаўоўкі газеты на вадзеную вышыню дарацца:

1. Аддаёшь друку расправаваць мера-прымечтвы для палешчанія матар яльнага становішча „Акцібра“ з тым, каб з ваступнім гаспадарчага году газета мела стыль бюджету.

2. Павялічыць тиркам газеты (з 8 900 у верасаві 1925 г. да 6 000 зараз).

У той жа час „Акцібр“ мае гэткіх хіба:

1. Слаба асьвятліваша ў газэце пытанні гаспадарчага і савецкага будаўніцтва ў БССР.

2. Упрашчэнне артыкулаў, што не здавальняюць пытанні развязанага чытача.

3. Слаба вядоміца ўзываніе работы з рабкорамі.

4. Мала аддаеща ўзяві пытанні яўрэйскага земляўпрарадавання і жыццю яўрэйскіх паселішчаў.

5. Стракатасць арфаграфіі і мала ўзага да палепшаных мовы газеты.

Для пастаўоўкі газеты на вадзеную вышыню дарацца:

1. Аддаёшь друку расправаваць мера-прымечтвы для палешчанія матар яльнага становішча „Акцібра“ з тым, каб з ваступнім гаспадарчага году газета мела стыль бюджету.

2. Павялічыць тиркам газеты (з 8 900 у верасаві 1925 г. да 6 000 зараз).

У той жа час „Акцібр“ мае гэткіх хіба:

1. Слаба асьвятліваша ў газэце пытанні гаспадарчага і савецкага будаўніцтва ў БССР.

2. Упрашчэнне артыкулаў, што не здавальняюць пытанні развязанага чытача.

3. Слаба вядоміца ўзываніе работы з рабкорамі.

4. Мала аддаеща ўзяві пытанні яўрэйскага земляўпрарадавання і жыццю яўрэйскіх паселішчаў.

5. Стракатасць арфаграфіі і мала ўзага да палепшаных мовы газеты.

Для пастаўоўкі газеты на вадзеную вышыню дарацца:

1. Аддаёшь друку расправаваць мера-прымечтвы для палешчанія матар яльнага становішча „Акцібра“ з тым, каб з ваступнім гаспадарчага году газета мела стыль бюджету.

2. Павялічыць тиркам газеты (з 8 900 у верасаві 1925 г. да 6 000 зараз).

У той жа час „Акцібр“ мае гэткіх хіба:

1. Слаба асьвятліваша ў газэце пытанні гаспадарчага і савецкага будаўніцтва ў БССР.

2. Упрашчэнне артыкулаў, што не здавальняюць пытанні развязанага чытача.

3. Слаба вядоміца ўзываніе работы з рабкорамі.

4. Мала аддаеща ўзяві пытанні яўрэйскага земляўпрарадавання і жыццю яўрэйскіх паселішчаў.

5. Стракатасць арфаграфіі і мала ўзага да палепшаных мовы газеты.

Для пастаўоўкі газеты на вадзеную вышыню дарацца:

1. Аддаёшь друку расправаваць мера-прымечтвы для палешчанія матар яльнага становішча „Акцібра“ з тым, каб з ваступнім гаспадарчага году газета мела стыль бюджету.

2. Павялічыць тиркам газеты (з 8 900 у верасаві 1925 г. да 6 000 зараз).

У той жа час „Акцібр“ мае гэткіх хіба:

1. Слаба асьвятліваша ў газэце пытанні гаспадарчага і савецкага будаўніцтва ў БССР.

2. Упрашчэнне артыкулаў, што не здавальняюць пытанні развязанага чытача.

3. Слаба вядоміца ўзываніе работы з рабкорамі.

# ЗА РЭЖЫМ ЭКАНОМІІ.

Канкрэтныя мерапрыёмствы па правядзенію рэжыму эканоміі.  
(НАРАДА ГАСПАДАРЧЫХ ПРАЦДАҮНІКОЎ 7-ГА ЧЭРВЕНЯ).

Як праводзіць рэжым эканоміі  
„Хлеб-прадукт”.

(Інфармация тав. Шэйніна).

Асноўнай памылкай Хлебадаркунту было тое, што спачатку хлебазагатоўчай кампаніі ён стаў мопнаваці волькасць загатоўчых пунктаў. Гэта, аразумела, не адпавадала прынцыпу рэжыму эканоміі. У працах самой працы, а таксама і ў далейшым волькасць пунктаў з'мяншалася і яшчэ больш з'меншыла да пачатку будучай хлебазагатоўчай кампаніі.

Выдаткі Хлебадаркунту складаюцца: зарплаты—50 проц., утрыманне слаўнаў—10 проц., падаткі—15 проц., камандыровачны—6 проц. Накладныя выдаткі, такім чынам, складаюць 81 пр., якіх больш паловы складае утрыманне штату. З тых прычын Хлебадаркунту застаўніца таго самага.

У беларускім саматужна-прамысловым саюзе.

(Інфармация тав. Шмэйліна).  
Беларускі саматужна-прамысловы саюз арганізуваўся ў студзені месяцы, г. зн. у таві час, калі ўжо адчуваўся зварнікі холода. Тому ўмовы для разьвіцця былі на вусім адварынні. Накладныя выдаткі дасяглі 10 проц. цяпер жа з'меншаліся да 7 проц.

Пакаванае скарачэнне штату адбілася на з'меншанні выдаткаў, якія падаюцца на кожны пуд загатоўленага хлеба. У той час, як раней выдаткі на пуд хлеба складалі 12 кап., цяпер яны складаюць—9-8½ кап., г. зн. 3,5 пр. усіх выдаткаў.

Есьць дасягнены і адносна з'меншанне выдаткаў па камандыроўках. Тэлеграфныя выдаткі за апошні час таксама скраціліся. Значна з'меншаліся дробныя выдаткі, з 2.900 руб. у студзені да 972 руб. у сакавіку. Канцэртарскія выдаткі за гэты час перышлі з'меншанні да 158 час.

Пакаванае скарачэнне штату адбілася на з'меншанні выдаткаў, якія падаюцца на кожны пуд загатоўленага хлеба. У той час, як раней выдаткі на пуд хлеба складалі 12 кап., цяпер яны складаюць—9-8½ кап., г. зн. 3,5 пр. усіх выдаткаў.

Складачны памяткіні абходзяцца вельмі дорага—10 проц. На кожны пуд хлеба падае выдатак па з'меншанні ў разьмеры 2 кап. Гэта мноства. Прычына—вілія стаўкі камковай на складачных памяткіні.

Дагэтуль цэлы шэраг нізовых касцярчных арганізацый не захоўвае засоціальны дысцыплін і лічыць з'яўлявікі купляць ваксалі толькі ў ватарыса. Такое з'яўлішча, апрача лішніх выдаткаў на гарбах, абор і інш., нічога не дае.

Да гэтага часу нагледжваецца праект вагонаў. Гэта бывае не па вініх атрымальні, а па вініх адправіцеля, які наўкроўвае вагон з дублікам на пакавыка.

У Менцэрбаконе.

(Інфармация тав. Ахонкага).

Раней у Менску існавала Заходніе аддзяленні «Донуга». Накладныя выдаткі аддзялення дасяглі да 0,79 к. на пуд вугла. З разарганізаціяй аддзялення ў агенцтва, выдаткі з'яўліліся да 0,29 кап. на пуд вугла. З'яўліўся ў БССР у гэтым годзе падвойнікі да 6 мільёнаў пуду і гуты самыя яшчэ больш з'яўліліся на склады выдатак на пуд вугла. У сучасны момант дікаўдана Гомельская аддзяленне, функцыі яго перададзены Менскаму агенцтву. Такім чынам накладны

штат складае 2.000 руб. Дасягнуль поўнай вармальнай нагрузкі мы не можем вініх таварыстаў. За красавік выдаткі на ўтрыманне апарату дасяглі 9 проц., г. зн. 2.000 руб.

У беларускім агенцтве „Донуга”.

(Інфармация тав. Ахонкага).

Менцэрбаконе ужо мае дасягнены ў правядзенію рэжыму эканоміі. Нагружа на працаўніка набліжаецца да нармальнай, (г. зн. працае тавары на 3.000 руб. у месеці). Цяпер гэта на-

трушка складае 2.000 руб. Дасягнуль поўнай вармальнай нагрузкі мы не можем вініх таварыстаў. За красавік выдаткі на ўтрыманне апарату дасяглі 9 проц., г. зн. 2.000 руб.

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Матіна: Іх пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

Доктор: Якія пракладаюцца апераціўныя меры па пад饱оўкі агенцтва?

# Хроніка.

## Барацьба з бяспрытульнасцю.

Збор ад лекцы.

Лекцыя праф Вольфсон, прачтатая ім у ўдзыторы Пэдраку на карысъць бяспрытульных, дала каля 100 рублеў.

Рабочыя — бяспрытульны.

Рабочыя заводу „Варшаванка“ из свайм апошнім сходзе ўхвалілі камелктыўна ўстуціні тута „Давноўскі дзецим“. На карысъць бяспрытульных рабочыя прафодзяць адлічэнны з пасці.

У Менскім ЦРК.

Зынейшэнне розынчыні цэн у МЦРК.

За апошній дні МЦРК зноў зынейшэнне цэн на цэлы шэраг тавару:

На шашнічную муку „Звезды“ — 31 кап. да 30 кап., на кіло, на муку „Октябрь“ — 27 да 26 кап., „Серп“ — 30 да 29 кап. 1 „Молот“ — 27 да 25 кап.; на муку жытнюю — 3 р. 67 к. да 1 р. 57 к. за пуд; на мытую — 31 р. 50 к. да 1 р. 40 к.; на сушилную муку — 32 к. да 30 к. за кіло; на пеца — 3 р. 90 к. да 3 р. 60 к. за кіло; на мака — 31 к. да 11 к. за піт.

Сталоўкі на торфараспраўках.

МЦРК адчыніла цыянскіх торфараспраўкоў сталоўку для аблугуўяўнай рабочых і сялян. Абед каштую 40 к.

Дэфіцитнасць сталоўк.

Сталоўкі МЦРК за краасікі дадлі 1525 р. страты.

Між тым олькінські абеды, якія былі адпушчаны ў прыгнага гэтага месяца, на пэршыні з мінімумам месцамі, павялічыліся на 50 проц.

Прычынай дэфіциту павялічэння тое, што цэнныя на абеды тримаюцца на адным узроўні, між тым як прадукты ўзларажалі.

Зынейшэнне накладных выдаткаў у Менскім ЦРК.

Звярот МЦРК на продажу тавараў закраісікі дасцігнуў 8 800 000 руб. Выдаткі складалі 9,8 проц. звяроту, тады як у 1-й палавіне апрашыліага году выдаткі складалі 10,4 проц.

Такім чынам, накладныя выдаткі зынейшэння на 1,1 проц.

Нуры беларусазнайства для настаўніц Гомельшчыны і Смаленшчыны.

22 чэрвяня ў Менску адчыніла курсы для пераліхтоўкі настаўніць беларусаў Гомельшчыны і Смаленшчыны. Курсы арганізуюцца на сродкі РСФСР і разлічаны на 50 чалавек.

Курсы працягніца 2 з пасляднімі месцамі.

Аблугуўяўнікі мэдышц, персаналам жыхарства на роднай мове.

Нар. Кам. Аховы Здароўя прызнаў неабходны прыстасаваць мэдышц-санітарную справу да нацыянальных бытавых асабістсцяў жыхарства.

У прымінаты будзе правадзіцца: а) выуччыны мэдышц, персаналам тэй мовы, на якой гаворыць большасць жыхарства даннага раёну; б) якія ў вёсках і мястэчках будуть аблугуўяўнікі мэдышц, персаналам на роднай мове насельніцтва і г. д.

Вытворчы і збытавыя пэрспектыўныя прадоўніх камелктыў БССР.

Вытворчыкамі прадоўніх камелктыў БССР за леташні год дасцігнула 4334015 р., а якіх 50 проц. прыпадае на вырабы для сялянскай рымкі.

Вырабоўкай вырабаў сялянскай патробы заната да 50 проц. рабочых скழнікай, 50 проц. рабочых пшэвінай вытворчысці, 50 проц. тоўстышчыкай, 10 проц. харчавікай, 25 проц. мэталісткай, 10 проц. дрэваапрапоўкай і 50 проц. хімікай.

Вырабоўкай вырабаў сялянскага

У комуналкай сэкцыі

Менскага гар. савету.

Пасяджэнні на прадпрыемствах.

7-га чэрвяня адбылося пасяджэнне камуналкай сэкцыі Менскага гарадзкага савету, на якім быў зацверджаны плян працы сэкцыі на лета 1926.

Сэкцыя будзе разглядаць і зацверджаны інструкцыі па камуналкай гаспадарцы. Большасць членуў сэкцыі прымаюцца да камелкных т-ваў, у працы якіх яны павінны прымаць актыўны ўдзел.

Для большай сувязі з рабочымі арганізаціямі сэкцыя будзе праводзіць свае пасяджэнні на прадпрыемствах.

## Паказальны канцэрт Музтэхнікуму.

6-га чэрвяня ў залі клубу імя К. Міркса адбыўся паказальны канцэрт вучняў Музтэхнікуму, які зьяўляецца вынікам гадовай працы.

Раундэчнікі праграму паказальна гучнайскай канцэрту мінагляду году з сучаснымі, мы бачым, што сёлетні год у Музтэхнікуму прыблізіўся чатыры новыя лысцічлівыя харавая кляса, аркестральная кляса, кляса спорных васабільнаў і белст.

У 1-ым аддзяленні канцэрту выступаў хор (кл. наст. Машона), аркестр (кл. наст. Бясымертвага) і балет (кл. наст. Собалевай).

Канцэрт адчыніўся Беларускай марсельзейзі, (вокал. хор і аркестр), гарманізаванай беларускай камізартарам М. Аладавым.

Акрамя гэтага, хор вучняў выканаў „Ж. У. сілдэ рэчка“ — Аладав; „Ж. уранак“ — Калінікава і „Кальхана“ — Машона.

Выкананыне аркестрам увертыю „Эгмонт“ Бэцховені было вучнёўскі, але вялікія мы і не могілі разлічваць, бо ўдзельнікамі аркестру зьяўляюцца вучні, а не артысты.

Карысъць, якую дае праца ў аркестравай клясе, вельмі значная: яна паслупові прызначае вучняў падлігнікам камелктыў (аркестру), вавуче чучы і ўраўзважвае гучнайскіх вучнів.

Прыемнае ўражаныне зрабіў белст. Прожак пастаноўкі і познанія лёгкі і сваі. Тады было рухаў узделальнікі некалькі паславалі наядаведзьмі амнізіямі. Трэба было выпусціць сталага амнізіттара, а не вучня.

Галоўлітбел № 18506.

## Паслуха студэнтаў на курорт.

Беларускі Дзяржаўны Універсітэт на сваіх сродкі паслаў сёлета на курорт 35 студэнтаў і 18 рабфакаўцаў.

## Юрыдычныя курсы.

НК Юрыдычныя арганізаўцца ў Менску 6-х месцовых юрыдычных курсы для народных суддзяў.

На курсы для перадпрыдоўкі будуть камандыраваны суддзяў з акургау.

Рэйкім эканомії ў лекавых устаноўках.

У Менскім ЦРК.

Зынейшэнне розынчыні цэн у МЦРК.

За апошній дні МЦРК зноў зынейшэнне цэн на цэлы шэраг тавару:

На шашнічную муку „Звезды“ — 31 кап. да 30 кап., на кіло, на муку „Октябрь“ — 27 да 26 кап., „Серп“ — 30 да 29 кап. 1 „Молот“ — 27 да 25 кап.; на муку жытнюю — 3 р. 67 к. да 1 р. 57 к. за пуд; на мытую — 31 р. 50 к. да 1 р. 40 к.; на сушилную муку — 32 к. да 30 к. за кіло; на пеца — 3 р. 90 к. да 3 р. 60 к. за кіло; на мака — 31 к. да 11 к. за піт.

Сталоўкі на торфараспраўках.

МЦРК адчыніла цыянскіх торфараспраўкоў сталоўку для аблугуўяўнай рабочых і сялян. Абед каштую 40 к.

Дэфіцитнасць сталоўк.

Сталоўкі МЦРК за краасікі дадлі 1525 р. страты.

Між тым олькінські абеды, якія былі адпушчаны ў прыгнага гэтага месяца, на пэршыні з мінімумам месцамі, павялічыліся на 50 проц.

Прычынай дэфіциту павялічэння тое, што цэнныя на абеды тримаюцца на адным узроўні, між тым як прадукты ўзларажалі.

Зынейшэнне накладных выдаткаў у Менскім ЦРК.

Звярот МЦРК на продажу тавараў закраісікі дасцігнуў 8 800 000 руб. Выдаткі складалі 9,8 проц. звяроту, тады як у 1-й палавіне апрашыліага году выдаткі складалі 10,4 проц.

Такім чынам, накладныя выдаткі зынейшэння на 1,1 проц.

Нуры беларусазнайства для настаўніц Гомельшчыны і Смаленшчыны.

22 чэрвяня ў Менску адчыніла курсы для пераліхтоўкі настаўніць беларусаў Гомельшчыны і Смаленшчыны. Курсы арганізуюцца на сродкі РСФСР і разлічаны на 50 чалавек.

Курсы працягніца 2 з пасляднімі месцамі.

Аблугуўяўнікі мэдышц, персаналам жыхарства на роднай мове.

Нар. Кам. Аховы Здароўя прызнаў неабходны прыстасаваць мэдышц-санітарную справу да нацыянальных бытавых асабістсцяў жыхарства.

У прымінаты будзе правадзіцца: а) выуччыны мэдышц, персаналам тэй мовы, на якой гаворыць большасць жыхарства даннага раёну; б) якія ў вёсках і мястэчках будуть аблугуўяўнікі мэдышц, персаналам на роднай мове насельніцтва і г. д.

Вытворчы і збытавыя пэрспектыўныя прадоўніх камелктыў БССР.

Вытворчыкамі прадоўніх камелктыў БССР за леташні год дасцігнула 4334015 р., а якіх 50 проц. прыпадае на вырабы для сялянскай рымкі.

Вырабоўкай вырабаў сялянскай патробы заната да 50 проц. рабочых скழнікай, 50 проц. рабочых пшэвінай вытворчысці, 50 проц. тоўстышчыкай, 10 проц. харчавікай, 25 проц. мэталісткай, 10 проц. дрэваапрапоўкай і 50 проц. хімікай.

Вырабоўкай вырабаў сялянскага

## Прэміі імія У. Леніна за навуковыя працы.

Нар. Кам. Асветы БССР разаслаў паведамленне аб прадку Бакіраванія ў камуністычную академію навуковых прац за прэміі імія У. Леніна.

На прэміі дашучыца паведамленне творы на ўсіх галінах ведаў, але тай, што маюцца валікае практичнае значэнне.

Преміі будуть выдавацца штогодна, пачынаючы з 1926 г., прычым усіх прэмій установілеца 5 (на 2000 руб.) кожной.

Экспертная камісія пры академіі за асаблівіх выдатных творы, мае права выдаваць падвойныя прэміі.

Тэрмін падачы твораў сёлета працягніца да 1 ліпеня. Творы могуць падацца як асобнымі аўтарамі, так і навуковыми установамі.

## СУД.

### За бандытызм.

Выядная сесія Бабруйскага акруговага суду ў 27 і 28 мая г. г. разглядала справу Канючыка Аляксандра, 32 з году, пражывалага ў Шастаках, Капыльскага раёну, Слуцкай акругі.

Канючык у пістоле 1924 году разам з двумі бандытамі, пражывалімы на трыкоты Попольшчы, зрабілі ўзбройны напад на хутар Какирычы, гр. Баргашавіча. Забіўшы жонку гр. Баргашавіча, яны забраўвалі рэзінкі і гроши на суму на 8000 руб.

Канючык атрымалі пасцілікі з пасцілікімі падпісамі падчыненія.

Суд установіў, што Канючык, апрача гэтыя прымымі удалы, заслужыў аўтадынічныя атакі на падпісамі падчыненія.

Вярхоўны суд Рэспублікі заставіў прыгнага ведаў заслужыць аўтадынічныя а